

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДАНИЯ XXIV

№ 87 (6969)

СУБОТА

12

КРАСАВІКА

1941 г.

ЦЕНА 15 КАП.

У Соўнарком Саюза ССР і ЦК ВКП(б). Аб парадку святкавання юбілеяў. Прыйм тав. В. М. Молатавым Міністра Замежных спраў Японіі п. Іосукэ Мадуока.

Справаздачна-выбарныя сходы партарганізацый. Г. Наумаў — Вінікі павархоўнага кіраўніцтва. Т. Тарасэў — За што крытыкавалі партбюро. С. Коначы — Агтыўныя барацьбы за росквіт калгаснай гаспадаркі.

К. Хабенка — вінаград, кавуны і дыні на калгасных палках. І. Пыхота — Уздольнікі выстаўкі ў Брэсцкай абласці. А. Бялевіч — Мікалай Смалякоў.

Сустрэнем дзень Першага мая новымі вытворчымі перамогамі!

Набліжаецца вялікае пралетарскае свята — дзень міжнароднай салідарнасці працоўных усіх краін, дзень вясны чалавечы — Першае мая. Савецкі народ па слаўнай традыцыі сустракае гэты дзень новымі вытворчымі перамогамі па славу сваёй роднай большавіцкай партыі, па славу сваёй радзімы!

Савецкі народ, кіруючы партыяй Леніна — Сталіна, пахнёны рашэннімі XVIII партыйнай канферэнцыі, разгарнуў грандыёзную творчую работу па ажыццяўленню вялікага народна-гаспадарчага плана 1941 года. Усё яры і зрыні разгарнула па агні сацыялістычнага сабарніцтва ў прамысловасці, на транспарце і ў сельскай гаспадарцы. Кожны працоўны краіны сацыялізма з пачуццём горасці працуе над умацаваннем акамацінай і абарончай магутнасці савецкай краіны.

Сацыялістычнае сабарніцтва і яго вышэйшы этап — станаўленні руху, глыбока ўвайшлі ў быт і сэрца савецкіх людзей, ставі і дзейным метадом будаўніцтва камуністычнага грамадства. На фабрыках і заводах, на чыгушцы, ва ўстаноўках, на сацыялістычных палках работчы, служачыя, калгаснікі ахвотна змагаюцца за выкананне і перавыкананне вытворчага плана. У авангардзе сабарнічачых людзей сталініскай штурмавы — станаўленні, якія сваімі тэраічнымі подзвігамі паказваюць узоры камуністычных адносін дз працы.

Калектывы многіх перадавых прадпрыемстваў рэспублікі, замалоўваючы вытворчыя поспехі, дастыгнулі ў дні папярэдніх работ XVIII партыйнай канферэнцыі, дабіваюцца далейшага павышэння прадукцыйнасці працы, бо яны ведаюць, што гэта самае галоўнае, самае рашучае, ў справе выканання народна-гаспадарчага плана чацвёртага года трывалі сталініскай штурмавы.

Перад краінай ставілі гістарычныя заданні, паставілі на XVIII з'ездзе партыі таварышом Сталіным — перамагчы перадавыя капіталістычныя краіны і ў эканамічных адносінах. Гэтыя заданні патрабуюць — не ставіць на месцы, а ісці ўперад, не захапляцца поспехамі, а заваўваць новыя вышэйшыя прадукцыйнасці працы.

У нашай рэспубліцы, як і па ўсёй краіне, уздымаецца новая магутная хваля сацыялістычнага сабарніцтва — у часе Першага мая.

Дзямі калектыву перадавога завода «Гомсельмаш» імяні Калганова пазналіся на старонках газеты «Звязда» сваімі поспехамі, якіх ён дабіўся ў выніку рэалізацыі рашэнняў XVIII партыйнай канферэнцыі. Калектыву гэтага завода, аўтарытэцкім дзень Першага мая, узяў на себе новае абавязанне — дагэтушня выкананне красавіцкай праграмы, павышэння прадукцыйнасці працы супроць плана на 3 проц., зніжэнне скаржэнняў, у параўнанні з савецкім месцам, на 5 проц., арганізаваць вытворчае аб'яднанне работчы з тым, каб да Першага мая не было ні аднаго рабочага, які б не выконваў норм вытворчасці.

Сваё абавязанне гомсельмашаўцы з часцю выконваюць. Завод сістэматычна выконвае статыстычны графік. Станаўленні брыгады тав. Ягужэўска даюць 150 і больш процантаў задання. Фармашчыні тт. Барашкаў, Даманікаў, Беламуцкі выконваюць свае заданні на 147 процантаў. Іны поўнасьцю ліхвавалі брах.

Прылёту гомсельмашаўцы паслядоўна гомельскі станкабудаўнічы завод імяні Гірова. Калектыву гэтага завода змагаюцца за поўную рэалізацыю рашэнняў XVIII партыйнай канферэнцыі, за асабеіне і свечаснавы выпуск новых станкоў.

Шырока разгартаюцца сацыялістычнае сабарніцтва і на вепецкіх, магілёўскіх, беластоцкіх фабрыках і заводах. Калектыву вепецкай швейнай фабрыкі «Профін-

тэр» узяў абавязанне выкананне месачнага плану на 26 красавіка, даць звыш плана прадукцыі на 280 тысяч рублёў. Стаханавіцкі перадавы лентчы гэтай фабрыкі тав. Мудрачэнка, Котва, Фаласева, Сімакова і іншыя сістэматычна выконваюць план на 140—160 процантаў.

Чыгуначнікі рэспублікі сустракаюць дзень Першага мая павелічэннем нормы пагрузкі і выгрузкі, дакладным захаваннем нармоўскага прафіля выдзяння паяздоў, эканоміі паліва, часу і т. д. Перадавыя машыністы дзю Жлобін-Паўночны тт. Шульгаў, Шаненка змагаюцца за поўнае скарыстанне магутнасці сваіх лакаматываў. Дзямі тав. Шульгаў, працуючы на метад значнага машыніста Саюза тав. Луіна, прабываў на перагоце Жлобін — Калінкавічы поезд вагой на 2.000 тон звыш нормы з нагодам у шляху 6 мінут. На тым жа перагоце тав. Шаненка прабываў поезд цяжкай вагі — на 700 тон звыш нормы з нагодам 41 мінуты.

Агні перадымаўска сацыялістычнага сабарніцтва разгартаюцца на кожным участку сацыялістычнага будаўніцтва. Заданні партыйных, профсаюнаў, камсаюмаўскіх арганізацый — узначальваюць гэтыя багатородны рух ігнённых мас, што дзёна ірваюць ім, дамагаюцца дастаўляць ім дастаўлены агульнага ўдзельна. Чым лепш будзе арганізавана чыгуначнае сацыялістычнае сабарніцтвам за выкананне народна-гаспадарчага плана, тым больш поспеху мы дабіземся ў барацьбе за новыя перамогі нашай краіны.

Навода народна-гаспадарчага плана да 1941 год працоўныя Савецкай Беларусі ў гэтым годзе змагаюцца за рост вагавай прадукцыі супроць мінулага года на 36,5 процантаў; за павелічэнне здабычы торфу на 16,9 процантаў; за 16.787 тысяч кубаметраў лесу; за 550 мільёнаў штук палы; за 105 тысяч тон вапны; за 9.852 тыс. пар абутку; за 13 мільёнаў метраў шарпаніцы і 17,7 мільёнаў метраў льяных тканін; за 537 тыс. тон хлеба — будучых выростаў; за выпуск тавараў шырокага спажывання на 375 мільёнаў рублёў; за павышэнне прадукцыйнасці працы, за зніжэнне скаржэнняў.

Кожны працоўны павінен ведаць гэтыя лічбы для таго, каб з новым удзелам творчай энергіі настона змагацца за выкананне плана, за далейшае ўмацаванне гаспадарчай і абарончай магутнасці нашай краіны. Ні па адну мінуту не забываць аб капіталістычных арганізацыях, не спыняцца на дасягнутым, а ісці ўперад. Да гэтага кітча нас партыя Леніна — Сталіна.

Гэтыя лічбы патрабуюць ад кожнага з нас правільнае рытмічна, строга на графіку, з дна ў дзень выконваць вытворчыя заданні, не дапускаць перабоў, штурмаўшчыны, работы рыўкамі, канчаткова ліхвавалі брах, строга захоўваць устаноўлены тэхналагічны рэжым, ліхвавалі працулы, спазненні на работу, усякую расхлябанасць і няглыбнасць.

Гэтыя лічбы патрабуюць ад кожнага з нас барацьба адносіцца да сацыялістычнага добра, да матэрыялаў, інструментаў, да станкоў. Эканоміць і берачы паліва, электраэнергію, сыравіну. Далажыць народнай калейкай па ўсім і заўсёды.

Ніколі не забываць указання XVIII з'езда Усесаюзнай камуністычнай партыі большавікоў аб тым, што:

«...Ад усіх нас, ад кіраўнікоў і рабавых работчы, служачых і калгаснікаў, патрабуюцца, у першую гадзину, сьвядому адносіны да сваіх абавязкаў, чэсна праца і дамога адстаючы для таго, каб трэці пяцігадовы план перамагчы, каб Савецкі Саюз зрабіў новы гіганцкі крок па шляху да поўнага таржаства камунізма».

Шырокі разгорне сацыялістычнае сабарніцтва. Сустрэнем дзень Першага мая новымі вытворчымі перамогамі!

Прыйм тав. В. М. Молатавым Міністра Замежных спраў Японіі п. Іосукэ Мадуока

11 красавіка Старшыня Соўнаркома ССР і Народны Камісар Замежных спраў тав. В. М. Молатаў меў трыгоду гутарку па пытанню савецка-японскіх адносін з

Міністрам Замежных спраў Японіі п. Іосукэ Мадуока, якога суправаджаў японскі пасол у Маскве п. Татакава.

ПАГАДНЕННЕ АБ ТАВАРААБОРОДІ І ПЛАЦІЖАХ ПАМІЖ ССР І НАРВЕГІЯЙ

10 красавіка 1941 года ў Маскве падпісана пагадненне аб таварааборце і плаціжах паміж ССР і Нарвегіяй. Заключэнне пагаднення адбылося ў выніку перагавораў, якія вялі Намеснік Народнага Камісара знешняга гандлю Саюза ССР тав. М. С. Спелавы і Начальнік аддзела гандлявых дэлегатараў Наркомнеш-

танцэа Саюза ССР тав. Д. Д. Мішупені, з аднаго боку, і з другога боку, савецкіх германскага пасольства ў Маскве і п. Пьггер пры ўдзеле выканаволага абавязкі міністра гандлю, прамысловасці, рамесел і рыбалоўства Нарвегіі п. Іоганнсен. (ТАСС).

ЗАСЕЯНА 5 МІЛЬЁНАЎ 308 ТЫСЯЧ ГЕКТАРАЎ ЯРАВЫХ

Уставаўшаеся па поўні ў пачатку красавіка цэлае, сонечнае надвор'е павяло расшырыла фронт палявых работ. На 5 красавіка ў калгаснах і саўгасах краіны засеяна 5 мільёнаў 308 тысяч гектараў яравых — на 2 мільёны 495 тысяч гектараў больш, чым было на гэты час у мінулым годзе. У першай півднёвай краіна пачалі сябу яравых Бяўска, Вініцка, Варашылаўска, Днепрапетраўска, Жыгомырска, Камінен-Падольска, Біраградска і Сталінска абласці. Многія рэёны паўднёвых

абласцей закончылі сябу рэпніх зернавых і прыступілі да сябы больш позніх культур. Калгасы Крымскай АССР і Грузынскай ССР перавыканалі план пасава сланечніка. Започына сябу гэтай культуры і ў Дагестанскай АССР. У Крымска-дарскай краі і Магдэбургскай ССР пачалася сяба пурвовых буркоў.

У Сярэдняазійскіх рэспубліках і Азербайджанскай ССР пасяхова развіваецца сяба баваўніцка. (ТАСС).

У Соўнарком Саюза ССР і ЦК ВКП(б)

Аб парадку святкавання юбілеяў

За апошнія годы вялікі пашырэння неадарова практыка святкавання Юбілеяў юбілеяў розных арганізацый, устаноў, прадпрыемстваў, таварыстваў, навуковых інстытутаў і вучэбных устаноў праводзіць пры наўнасці выдатных дасягненняў у рабоце юбілеяў толькі ў дні дваццацігоддзя, п'ятдзясяцігоддзя, стагоддзя і дзёна юбілеяў данай арганізацыі, прадпрыемства, устаноў. Юбілеі асоб наладжваюцца ў тэатры і адвольна тэрміны і на самах розных паводах — на часу работы ў канцы прадпрыемства, устаноў, на часу замянення данай спецыяльнасцю, на ўзросце. Святкаванні юбілеяў часта праводзіцца без уліку дасягненняў у рабоце юбілеяў і пераважна ў юбілейную вахтаналю. Юбілеі арганізуюцца без дазволу адпаведных урававых органаў і на іх правядзенне затрачваюцца значныя дзяржаўныя і прамаскія сродкі, прычым кожны раз патрабуюць узнагароды юбілеяў ордэнамі і медаламі.

Выхозячы з таго, што ўрадам і партыяй асабы засудзілі перад дзяржавай з боку прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і асоб адзначаюцца дзяржаўнымі ўзнагародамі і іншымі мерамі заахвочвання, СНБ ССР і ЦК ВКП(б), у мэтах унярав-

Тэлеграмы

ПАГАДНЕННЕ АБ СТВАРЭННІ АМЕРЫКАНСКІХ АВІАБАЗ У ГРЭНЛАНДЫІ

ВАШЫНГТОН, 11 красавіка. (ТАСС). Афіцыйна аб'яўлена, што Рузвельт і дацкі пасланнік у ШТА Гаудман заключылі пагадненне аб пабудове авіабаз і іншых абарончых збудаванняў у Грэнландыі. Аб'яўлена таксама, што на Грэнландыю пашырацца дзяржава Монроа. Дзяржаўны дэпартамент ШТА апублікаваў тэкст пагаднення аб пабудове амерыканскіх авіабаз і іншых абарончых збудаванняў у Грэнландыі. Сакратар Рузвельта Эрл заявіў прадстаўнікам друку, што ШТА будзе абараняць Грэнландыю і іншыя іштасныя ўладанні ў Заходнім паўшар'і, у тым ліку і Канаду, супроць нападу. Эрл падкрэсліў, што ШТА зойміцца ў аднавадненні з дзяржавамі Грэнландыі.

ПЕРАЌІДКА САМАЛЁТАЎ

НЬЮ-ІОРК, 11 красавіка. (ТАСС). Агенства Асоцыяцыі Прэс паведамае, што ў Нью-Йорк прыйшлі 18 амерыканскіх лётчыкаў, якія п'ятаравалі амерыканскія самалёты ў Каліфорніі на Бермудскіх астравах. Яны заявілі, што за апошнія некалькі месцаў на Бермудскіх астравах з ШТА прабывае ў сярэднім

КАМПАНІЯ У ШТА ЗА РАСШЫРЭННЕ ДАПАМОГІ АНГЛІІ

НЬЮ-ІОРК, 11 красавіка. (ТАСС). Па гэтым тэмаці «Каліфорніа» абароны Амерыкі шляхам аказання дапамогі саюзнікам аб'явіў аб пачатку шырокай агітацыйнай кампаніі за дапамаванне гандлявым судам амерыканскай вясніцы караблямі. На 7 мая пачаюцца масавыя мітынгі ў Мэдэсан-Сквер. Заўважычы, што англійскае суднаходства патрабуе тэрміновай дапамогі, газета «Вашынгтон пост» заклікае амерыканскі ўрад адмовіцца ад разважанняў

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У ГРЭЦЫІ

НЬЮ-ІОРК, 10 красавіка. (ТАСС). Карэспандэнт агенства Асоцыяцыі Прэс, які прыйшоў па апошнім парохдзе з Салонік у Афін, паведамае, што перад уступленнем германскіх войск у Салонікі ўсталі значнымі ў горадзе ўсе ваенныя запасы, разбурылі аэрадром і іншыя ваенныя аб'екты.

ПРЫЦЯГНЕННЕ ДА СУДА ІТАЛЬЯНСКІХ І ГЕРМАНСКІХ МАРАКОЎ У ШТА

НЬЮ-ІОРК, 11 красавіка. (ТАСС). Паводле паведамлення карэспандэнта агенства Асоцыяцыі Прэс з Ньюарка (штат Нью-Джэрсі), суд прысяжных прызнаў вінаватымі 96 афіцэраў і членаў каманды 8 італьянскіх грузавых пароходаў, навігаваных у гэтым порце 29 сакавіка. Іны абвінавачаныя ў сабатажу на парохдах. Выноўны прызнаў таксама прад-

СТАНОЎШЧА СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА У ФІНЛЯНДЫІ

ХЕЛЬСІНКІ, 11 красавіка. (ТАСС). На ўзгодненым вясня паставіла перад праецымі мучоў Фінляндцыі сур'ёзную праблему — значна расшырыць пасеўную плошчу. Гэтага паставіла патрабуе п'ятое харчовае становішча краіны. У мінулым годзе збор жыта, пшаніцы і іншых зернявых культур быў у паўтара раза меншым, чым у 1937 годзе. У гэтым годзе намечана засеяць зэрнавымі 508 тысяч гектараў, або на 50 тысяч гектараў больш, чым у мінулым годзе. Пад пасевы будзь маршэўна заняць 125 тысяч гектараў, што на 38 тысяч больш, чым у 1940 годзе. Узаважычы, што ў сувязі з скарышчэннем нагодаў жыцьбы значныя плошчы заліўных лугоў будзь выкарыстаны пад пасевы.

Аляк, існуе рэальная пагроза, што многія зямельныя участкі астануцца незасеянымі. Гэта адносіцца, перш за ўсё, да зямельных участкаў, выдзеленых для

ЖАКІХ АВІАБАЗ І ІНШЫХ АБОРОНЧЫХ ЗБУДАЎНАЎ У ГРЭНЛАНДЫІ

Сакратар Рузвельта Эрл заявіў прадстаўнікам друку, што ШТА будзе абараняць Грэнландыю і іншыя іштасныя ўладанні ў Заходнім паўшар'і, у тым ліку і Канаду, супроць нападу. Эрл падкрэсліў, што ШТА зойміцца ў аднавадненні з дзяржавамі Грэнландыі.

ЗША У АНГЛІІ

па 4 самалёты ў тыдзень. Па іх словах, на Бермудскіх астравах ёсць дастаткова колькасць англійскіх лётчыкаў для п'ятаравання самалётаў у Англію. У стасункі момант арганізоўша дадзеныя лётныя каманды для п'ятаравання самалётаў з Каліфорніі на Бермудскіх астравах.

ПАРАДКІ ГРЭЦЫНСКІХ ВОЙСК ПРАВРАЛІСЯ З АНГЛІЎ

ЛОНДАН, 10 красавіка. (ТАСС). Ён перадае агенства Рейтэр, афіцыйнае раліе паведамляе, што члені грэцкіх войск, эвакуюваныя ў тылу ў ірацінцы ў Македоніі, правраліся ў поўным баявым парадку.

СТАНОЎШЧА СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА У ФІНЛЯНДЫІ

населенітва карольскіх перасяленцаў. Працуючы афармленыя гэтыя участкі п'ятаравалі заахвочвання, што нават афіцыйнае крыці сумнаваюцца, што ўстаца засеяць зямельныя участкі перасяленцаў гэтай вясной. Значна-ж колькасць савецкіх гаспадарчых не мае неабходнай работчы сілы, насення, угнаенняў і п'ятаравальны сілы. Яны павелікалі п'ятараванне газет, наўных запасаў угнаенняў паўрды і хопіць для зааваднення 30—40 проц. патрабаванні мінулага года. Апрача таго, зены, устаноўлены ўрадавымі організма на сельгасгаспадарчую прадукцыю, не задавальняюць зямляроў. Друг атрапнай партыі прама заявілі, што калі ўрад не зменіць сваёй палітыкі п'ятараванні, то многія сялянне апрацуюць гэтай вясной роўна стотыкі зямлі, колькі неабходна для пракармлення іх сямей. У сувязі з гэтым урад уісць на разглед сёння законпраецт аб павышэнні нармываваах цен на сельгасгаспадарчыя прадукцы.

П'ЯТАЯ СЕСІЯ МІНСКАГА АБЛАСНОГА СОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАНОЎНЫХ

11 красавіка, у 12 гадзін дня, у памяшканні мінскага Дома партыйнай асветы адкрылася п'ятая сесія Мінскага абласнога Савета дэпутатаў працоўных. На прапанову дэпутата С. О. Вітоўнава сесія завяршыла наступны парадак дня:

1. Аб прызначэнні бюджэта Мінскай абласці ў 1940 годзе і аб бліжэйшым на 1941 год; 2. Аб выбарыні Мінскага абласнога суда; 3. Арганізацыйныя пытанні.

Затым сесія заслухала даклад члена мадэлятэй камітэй дэпутата А. П. Кузьмава аб прызначэнні п'ятараванчых дэпутатаў, выбараных на чатырох выбарчых акругах: А. І. Кольчынкіна, І. А. Бельскага, В. А. Давыдзінава і П. Н. Крысцяна. Дакад мадэлятэй камітэй аналіаюцца завяржэна.

Дэклад на першым пытанню парадку

Нарада гаспадарчага актыва Наркомсёўгасаў закончыла сваю работу

На вяртэнне паслякожнай 10 красавіка ў Маскве дзень 11 красавіка прадаўжылася сесія на дэклад Наркома сёўгасаў тав. Галазубава аб выніках работы ў 1940 годзе і задках сёўгасаў у 1941 годзе.

Дзяржаўны сёўгаса «Варыч». Васілевічэўскага раёна, т. В. Шарай п'ятаравіўся вопытам работы па атрыманню высокіх урадкаў зэрнавых, бульбы і траў. У 1940 годзе ў сёўгасе атрымана ў сярэднім з кожнага гектара па 25 цэнтнераў аўса, па 24,7 цэнтнера ячменю, па 23 цэнтнеры проса, 17 цэнтнераў савіных траў.

Нагода на кожную фуражную босацкую карову 2553 літры малака. Сёўгас даў 129 тыс. рублёў прыбытку.

У сярэднім выступілі зэахнік сёўгаса «Зарэчча», Смалыцкага раёна. В. Іофіна, н.я. Заходняга ўпраўлення Наркомсёўгасаў Т. Туціні, галоўны зэахнік нарзамата М. Сухаручыні і другія — усюго 37 чалавек.

Задачы сельгасдзела ЦК КП(б)Б тав. Гасаў паставіў перад актывам Наркомсёўгасаў рад п'ятараванчых задка, накіраваных на ўздым эканоміі сёўгасаў. Народа прыняла рашэнне, у якім наменіла практычныя мерапрыемствы па п'ятараванню правядзенню сельгасгаспадарчых работ 1941 года.

У заключэнне, пад бурным ашлэдсменіем, нарада прыняла тэкст прывітання таварышам Сталіну і Молатаву.

На Совецкай краіне

НА РЫГАЦЫЙНІХ БУДОЎНІХ КІРГІЗІІ

На зелёнечных схілах Адыя чорнай стужкай абавязалася траса Отуз-Адыярскага канала. Ён перасякае 12 перавадаў і праходзіць праз два тунэлі. Тут працуюць 17 тысяч калгаснікаў Омскай абласці. Ужо вынята больш двух мільёнаў кубаметраў грунту — план выканан на 62 процанта.

Дзе з п'ятараванчых калгаснікаў п'ятараванчых Тэль-Шана паставілі перад сабой задачу — к 1 Мая завяршыць будаўніцтва Нарыскага канала. Яны ў гэтым годзе абдышчэ 1200 гектараў зямлі.

ШАХМАТНЫ МАТЧ-ТУРНІР

Прыводзім аглядальную пазіцыю. Белыя (Батвінскі) Кр d4, Лп1, пf6, d2, h3 (5). Чорныя (Балеслаўскі) Кр v7, Лв8, шd7, h7 (4).

Партыя Ліліентаў-Смыслова (абарона Німцовіча) па дебюту дала вялікую перавагу Ліліентаў і аказалася, што громеістар знайшоў парэцце, у сабе сілы пераграць сваё праціўніка, бо, як вядома, Ліліентаў супроць Смыслова ніколі «не вязе». Аляк, у другой палавіне партыі громеістар іграў б'яшчыцкім. Смыслова дабіўся на гэтай ўраўненні, але і сам захваціў ініцыятыву. Партыя адыкалена ў некалькі лепшай пазіцыі для Смыслова.

Сёння іграюцца дваццаціты тур, у якім сустракаюцца Батвінскі-Ліліентаў, Смыслова-Керэс, Балеслаўскі-Бандароўскі, Заўтра іграюць Батвінскі-Керэс, Бячароўскі-Смыслова, Ліліентаў-Балеслаўскі. Праграма маскоўскай палавіны турніра наступная: 14, 18, 25 і 27 красавіка будзе праводзіцца дагрываліне аглядальныя партыі. 16 і 22 красавіка — свабодныя ад ігры дні. 28 красавіка намечан апошні тур.

РАЗВЕДКА НЕТРАЎ КРАІНЫ

З палыходам вясны па ўсёму Саюзу шырока разгорнуцца геалага-разведчыя работы. Будзь весіцца пошукі карысных выняпін і геалагічныя з'ёмкі новых месцаздабываў.

Шырокае прымяненне знойдзе ў 1941 годзе аэрамагнітная разведка жалезарудных выняпін. У Казахстане, Горнай Шоры і Усходняй Сібіры з самалётаў будзе праведзена разведка руд на тэрыторыі каля 1,5 мільёна квадратных кілометраў.

Разведчыкі нетраў пройдуць 142 тысячы пагонных метраў у шахтах і штольнях, павіны выняць больш 1 мільёна кубічных метраў грунту, прабурыць звыш 3,6 мільёна пагонных метраў. На геалагічныя карты будзе нанесена 680 тысяч квадратных кілометраў плошчы — 3,12 процанта ўсёй тэрыторыі ССР.

РАЗВІЦЦЕ АЛЕНЕВОДСТВА У КАРЭЛА-ФІНСКАЙ ССР

Сталы аленей у раёнах Калевалы, Кемскіх, Лаухскіх і Кестенгскіх пунчалі на п'ятараваны коры. Прыпоў алений за мінулы год склаў тут звыш 2700 галоў. У калгаснах створана 29 новых ферм.

У 1941 годзе ў Карэла-Фінскай ССР намечал рост памажоў алений на 25 процантаў.

РОСТ ТАВАРААБОРАТУ У СОВЕЦКАЙ ЛІТВЕ



# ПАСТАНОВА ПАРТЫІ І УРАДА У ДЗЕЯННІ

Калгаснікі Бярэзінскага раёна з вялікім націскам сустрэлі пастанову СНК СССР і ЦК ВПН(б) «Аб дадатковай аплата працы калгаснікаў за вышэйшы ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыі ўласнага гаспадарства па Беларускай ССР». Рашэнні ЦК ВПН(б) і партійнага партыянага арганізму абавязалі глыбокае абмеркаванне гэтай пастановы партыі і Урада сярэд калгаснікаў. Для вывучэння і рэалізацыі пастановы СНК СССР і ЦК ВПН(б) аб дадатковай аплата працы калгаснікаў у калгасе быў пасля перагавораў створаны актыв і спецыяльны сельскай гаспадары ў колькасці 130 чалавек.

З 25 па 28 жніўня па ўсіх калгаснах раёна былі праведзены сходы калгаснікаў, прысвечаныя вывучэнню пастановы СНК СССР і ЦК ВПН(б). На гэтых сходах у кожным калгасе былі наменаваныя члену партыі і актыву, спецыяльнай камітэтай ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і развіцця грамадскай жыллагадоўлі. У калгасе зараз шырока разгорнута сацыялістычнае саборніцтва за ўзрону падрывоўку да воснявой сяўбы. Калгасамі сабрана 3.748 цэнтнераў пшэну, 1.394 цэнтнеры курнага пахмату, сагатавана і вывезена на палі 49.691 тона торфа і 94.644 вагі гуму. Зараз уся пятавая і рабочая сіла пераключана на сагатаванне і вывазку торфу і гуму.

На агукных сходах у калгасе прыняты таксама канкрэтныя меры па асваенню новых земляў за лік аспіцы багат. Калгаснікі сельскагаспадарчых «Перамога», Ільшынскага сельскагаспадарчых, рашылі ў гэтым годзе асушыць 160 гектараў багат, а калгаснікі сельскагаспадарчых «Набела», гэтага ж сельскагаспадарчых абавязалі ачышчыць дзюгу ад хмызняку на плошчы 200 гектараў. Зараз у калгасе разгорнута практычная работа па ачышчэнні багат ад кустоў, арганізаван масавы выхад калгаснікаў на гату работу.

У калгасе «Салоз», Багушэвіцкага сельскагаспадарчых, імяні Бірава, Патоскага сельскагаспадарчых, і інш. штотдзёна выходзяць на ачыстку сенажэй ад кустоў па 15—30 гектараў. Па ўсіх калгаснах раёна на ачыстку забалочаных дзюгу штотдзёна выходзяць больш 1.200 калгаснікаў. Ужо ачышчана ад кустоў 612 гектараў сенажэй. Калгаснікі з вялікім энтузіязмам узяліся за работу па паліпашэнню зямельных угоддзяў з тым, каб атрымаць вышэй ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур, навічыць прадукцыю жыццёлагадоўлі і гэтым самым павысіць аплата працы.

Да кожнага калгаса, брыгады, зьяя і фермы дасялены планы ўраджайнасці сельскагаспадарчых культур і прадукцыі жыццёлагадоўлі. У калгасе арганізавана 595 звыяў на тэхнічных культурах.

У раззе калгаснаў праводзіцца ўжо дадаткова аплата працы калгаснікаў за вышэйшы прадуктыўнасці жыццёлагадоўлі. Так, напрыклад, калгаснікі сельскагаспадарчых «Салоз», Багушэвіцкага сельскагаспадарчых, імяні Бірава, Патоскага сельскагаспадарчых ад замацаваных за ён 15 кароў атрымала прыход 15 паят, поўнасьцю іх захавала да ўзросту 20 гэта і перадаў у старшую групу. За гэты яна атрымала 60 літраў малака. Калгаснікі сельскагаспадарчых «Знамя Бастрычкіна», Бярэзінскага сельскагаспадарчых, Вары Аўтушчына за атрыманне створыцтва прышло ад замацаванай за ён групы кароў дадаткова выдана за работу 60 кароў. Пяцінацца гэтага калгаса Елены Брамавічы за поўнае захаванне маладняка ад замацаванай за ён групы кароў дадаткова атрымала аплата ў 60 рублёў.

**І. П. САНАЛОУСНІ,**  
заг. оргінструментарнага аддзела Бярэзінскага РК КП(б)Б.

# ВІНАГРАД, КАВУНЫ І ДЫНІ НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

Зараз ва ўсходніх абласцях БССР пад пладоўмі насаджэннямі заняты 75 тысяч гектараў. Пашча пасеву гароднінчых культур дасягнула ў 1940 годзе 37.294 гектараў.

Выконваючы рашэнні ХУП з'ездз ВПН(б) Совет Народных Камісарараў БССР і ЦК ВПН(б) устанавілі план развіцця прысвабоднага садоўніцтва і арганізацыі прысвабоднага садоўніцтва зно вакоў будучых гектараў БССР: Мінска, Віцебска, Гомеля, Магілёва. На працягу бліжэйшых 5—6 год выклад дамоў, на прысвабодныя участкі калгаснікаў, рабочых і служачых, пражываючых у сельскіх мясцовасцях, павіна быць насаджана не менш 10 мільянаў штук пладоўных дрэў: яблынь, ірэн, сіў, вішні, чаршань. Для выкараняння плана насадзі пладоўных дрэў і для закладкі ў кожным калгасе грамадскага саду ў 1940 годзе арганізавана сетка пладоўных штэмнікаў, разлічаная на штотдзёны вопуск 4,5—5 мільянаў штук пладоўных саджанцаў.

Па ўсёй рэспубліцы, у калгасе і саўгасе зараз працуюць сотні перадавоў-садоўніцаў і агароднікаў. Іны паспяхова ўмяраюць у вытворчасці не толькі лепшыя спосабы догляду за раслінамі, але і новыя, у мясцовых умовах, пладоўна-агарадніцкіх і гароднінчых культур, як напрыклад, вінаград, кавуны, дыні. Іны ў хатніх умовах вырошчваюць лімон, цытрыны, мандарыны і іншыя цытрусыны культуры.

За даўка паштоўных вестак, па ўсходніх абласцях БССР зараз ёсць больш 20 тыс. кустоў вінаграда, што скалае каля 8—10 гектараў. Пашча пад пасевы пладоўных культур — кавуны і дыні — па Палескай і Гомельскай абласцях у 1940 годзе дасягнула 35—40 гектараў.

Надзюга ў горадзе Мінску адбылася рэспубліканская нарада любіцеляў-востынікаў кавуны і дыні на асваенню ў ўмовах БССР вінаград, кавуны, дыні і цытрусыны культуры: лімонаў, цытрынаў, мандарынаў і інш.

Многія востынікі дабіліся вялікіх поспехаў. Старэйшы вінаградчык-любіцель Палескай абласці калгаснік сельскагаспадарчых імяні Дзержынскага, Хойніцкага раёна, М. Ф. Вагінскі з куста дасягнуў каля ўзросту збрае да 100 кілограмаў вінаграду. Д. Аляхна — калгаснік сельскагаспадарчых «Ільшынскага», Нарэўлянскага раёна, збрае з куста па 60 кілограмаў вінаграду. Цікавымі рэзультатамі работы на асваенню вінаград і пладоўных культур цытрусыных павялічылі востынік-міжуршчак А. А. Барозіч з Гарадка, Віцебскай абласці. Займаючыся асабліва пладоўных культур у мясцовых умовах на працягу больш 15 год, тав. Барозіч атрымаў свае сямінны вінаград, ва ўмовах Гарадзенага раёна (паўночная частка БССР) які добра плодзіцца; з новайкі кустоў ён атрымаў за 4—5 кілограмаў вінаграду, які пастыпае ў пачатку верасня.

Калгаснікі-востынікі з сельскагаспадарчых «Дзіпраўскага Коўна», Дубоўскага раёна, С. І. Дваркоўскі ў 1940 годзе атрымаў з плошчы 1 гектара 437 цэнтнераў кавуны, Т. О. Грынько з сельскагаспадарчых

«Чырвоная зорка», гэтага ж раёна, — 200 цэнтнераў з гектара.

Востынікі развіцця вінаград у раззе раёнаў пераносылі з сяброў калгаснікаў на калгасныя палі. У калгасе «Чырвоны сцяг», Хойніцкага раёна, засадзены вінаграднік на плошчы ў 1 гектар, у калгасе імяні Талымана, Братіскага раёна, калгасніка-востынікам А. Галчаровым засадзены вінаграднік, плошчай каля 1/4 гектара. Новазіданы вінаграднікі на палях калгаснаў ёсць у Рагачоўскім, Жлобінскім і іншых раёнах БССР.

Перадавы калгасныя садоў і агароды, востынікі-міжуршчакі на практыцы даказалі магчымасць даспахова вытворчасці развіцця на ўмовах БССР вінаград і багавых культур — кавуны і дыні.

На пачатку насаджэння восты і дыні навукова-даследчых устаноў, рэспубліканскай нарада любіцеляў-востынікаў прымавала, што Гомельскай, Палескай, Шклоўскай, Брэскай і Беластоцкай абласці, а таксама паўднёвай раёны Магілёўскай, Мінскай і Бярэзінскай абласцей з'яўляюцца лепшымі раёнамі для павялічэння развіцця вінаград і багавых культур. Асаблівае значэнне набывае ўмяраюць паўднёвых культур на прысвабодныя участкі калгаснікаў, рабочых і служачых.

Для больш паспяховага развіцця вінаград наарад ракамендала скарэставіць паўднёвых схілаў з дэмікі пасаджэння гектараў, добра ўтэплены арганічным вясцю-свамі.

Вялікае значэнне мае выбар сарту. Нарата ракамендала для вытворчасці развіцця настуныя сарты вінаград: мален-анжэвіль, маленгр ранні, сямейні багавых культур — кавуны і дыні.

Кавуны і дыні, які паказваюць даныя вытворчасці восты і навукова-даследчых устаноў, таксама лепш растуць на паўднёвых схілах і на ўзвышальных месцах. Сянь кавуны і дыні ў цэнтральных раёнах БССР лепш за ўсё расадзіць метадом, з выкарыстаннем расадзі ў гомэватарыяных гарніках, у пачатку чэрвеня месца. У паўднёвых раёнах кавуны добра высаіваюць і даць вышэйшы ўраджай пры перасадным высеве і насення ў грунт. Аднак і тут, у халоднай і дажджлівай годзе, лепшыя рэзультаты атрымаюцца пры расадзіным метадзе.

Рэзультаты соратывабавання Беларускай даследчай пакагараднінчых станцыі і даныя вытворчасці восты паказалі, што лепшымі сарты, ва ўмовах БССР, з'яўляюцца: на кавунах — «Крыжыкі пабыдзі», «Стокса», мейтэальскі і ажыноўскі сарты і на дынях: «Калгаснік» і «Саражанскі».

У мэтах хутэйшага ўмяраюць у вытворчасці калгаснаў вінаград і багавых культур неабходна, каб за гату опрацу ўзяліся камсамол, уся калгасная моладзь, хатні-забароты, а таксама мясцовыя зямельныя органы.

Дружыні паматніцы ўсіх калгаснікаў і сагатавоў-агараднікаў арганізуйце нацы гарады і калгасныя партыі востыніцкіх сазаі, вінаградчыкаў і багавых культурчыкаў.

**Н. ХАБЕННА,**  
галоўны аграном падагараднінчага ўпраўлення Нармазма БССР.

# Тэатр „МАШАНЬКА“ (Прэм'ера ў Першым Беларускам ардна Прадвоўнага Чырвонага Сцяга дэярмаўным драматычным тэатры)

Так часам бывае ў жыцці. Дзіця губляе бацьку. Мят, не жадаючы назавесці расставанца з асабістым пшасцем, у другі раз выходзіць замуж. І тады дзіця становіцца лішнім у сям'і. Яно як-бы ператвараецца ў неперададзіму пераходку на шляху стварэння новай утэльнасці, новых адносін у сям'і. Вялікі чужа дзіцячая натура ўспрымае ўчынак маперы, як грубае насміханне над самым дарогім для дзіцяці — любоўю да маперы. І як лагічнае развіццё стварыўшыся сітуацыя нараджаецца цяжка вырашанае канфілікт паміж маперы і дзіцем.

А. Афінаўскай паставіў сваю 15-гадзю Машаньку імяна ў тасце становічыца. Стварыўшы рад драматычных канфіліктаў, ён на прыкладзе дэу Машанькі прабуе раскрыць праблему выхавання падрастаючага пакалення, праблему ўзаемаадносін у сөөвешай сям'і.

П'еса не можа не хваліваць гледача, таму што ў ёй закарэніта даўка не дугаратна пытанні нашай рэчаіснасці. І апрача таго, драматычнае майстэрства аўтара п'есы, наўдасць многіх астраумных выражэнняў, яна ачэрчаныя псалагалічныя раэуны дэючых асоб, умненне з пункту погляду тэатральнай выражэннасці, наставіць героюў у найбольш выгадныя становішчы і, нарэшце, агукныя жываперадаснасці апавадзяня—усё гэта надзяла п'есу светлымі тонамі, робіць яе дэкай для ўспрымаючых.

Аднак, ёсць у гэтай п'есе штэмскі тасце, што прымушае нас стрэмацца адносіцца да дэюваючых на сцене. І калі мы прабуем разабрацца ў чым справа, то пераконваемся: многасе з таго, што нам паказваюць у «Машанькі», мы ўжо дэсціць бачылі, чулі, чыталі. Астукнасць новага ў пачатку вобраза, у стварэнні характара гэтага пачуцця негаторага неадзавальна.

Аднак вярнемся да Машанькі і прасачым за яе лёсам, але не па п'есе, а на сцене, у выкананні народнай артысткі БССР І. Ф. Ждановіч.

Ужо сваім першым паўлэннем артыстка прымама з'яўляе гледача. Апошні раз мы бачылі ў ролі верадомнай, каварнай і сілнай іспанкі з «Фанціфры». А тут перад намі стаць саражаніва, перапахлоная дэючыца. Яна пакінула мамі і прыхлела да свайго дзядулі. Ёй страгна. Яна воеда, што ўжо многа год назай мамі пасварылася з дзядулі, што з таго часу яе бацька з ім ні разу не сустраўся. І вось цяпер, калі бацька памёр, а мамі ў другі раз вышла замуж, — як прыме яе, Машаньку, дзядуля? Машанька—Ждановіч, сточы ў прарынай кватэры Акадэмава, разгублена паірае па баках. У яе паказваюцца ногі. Яна дрыжыць і вое-вое, зяецца, кінецца бегчы невядома куды.

Ждановіч глыбока ўважэюць у сутнасць вобраза. На працягу першай дэюі яна ўсё ўнутрана сабрапа, асіроўвае ў чутары і руках. Тонкай іроў артыстка перадае дэюіственае пачуццё Машанькі. Яна бачыла «злата» дэюці і разам з тым чала палюбіць яго і спалабацца яму. Яна імкнецца быць хоць у чым-небудзь карыснай старому вучэнюму, але не ведае, як гэта зрабіць, з чаго пачаць?

Глядач дэюць улаўляе пасуповае ператвараенне Машанькі ў пасупуючым ходзе дэюі. Пры дапамозе свайго новага прыяцеля маладога геолога Леаніда Барысавіча, ён удаецца нарышыць сумную адрыноу Акадэмава. Дзядуля і ўтучка становяцца прыяцелямі. І тут пачаюцца новыя якасць у іры Ждановіч. Вобраз Машанькі паступова абмяжэцца. Яна становіцца жываперадаснай, энергічнай дэючыцай, якая імкнецца да бласкавітнай мэты. Але ўнутраная скарэнасць і тут не пакідае

Я. Ждановіч, паказваючы Машаньку ў псавым і бэырым развіцці, надзяляючы яе новымі якасцямі, разам з тым не разублівае, а толькі некалькі прыгудшвае і тым яе рысы, зьяя глыбачэй бачыў у пачатку. Такое праяжэненне скарэнай лініі ў абрысоўны вобраз робіць іроў Ждановіч пераканаўчай ад пачатку да канца. Гэта, бясспрэчна, самая вялікая ўмача снэктака.

Роль вучонага Акадэмава выконвае аэсупуючы артыст БССР С. С. Бірава. Гэтага чужакаватага па п'есе старык артыст іграе «дэюў» ба. Ён не дагукнае шаража. Усё, што робіць Акадэмаў, адзначана халодным расукам вучонага. Засадзіў артыста ў тым, што ён хоць у некаторай меры алоўў перадае схематычнасць у пачатку вобраза вучонага. І гэта можа ў чым-небудзь бачыць «чужацкасць» прафэсара, дык хіба толькі ў яго сөөвасабітым імкненні да азноўкі, да прывячэння нармадэжнага папер і кнін на сцене, у дзіцячай прывязанасці да старога менавіта чарпільніцы, якая слухавіць яго ўжо многа год і з якой ён ніяк не хоча расставалася.

Добра з'яўляе ролю багавура і вясельчана Леаніда Барысавіча артыст В. К. Кураўскай. І калі ён аймаючы на працягу ўсяго снэктака, то ў гэтым вйна не артыстка, а аўтара п'есы, які надзяў вобраз Леаніда толькі аной функцыяй — прынесці ўмачу, дэ-бэі ён і паўляўся, вясельнішч.

Можна адзначыць і рад іншых актёрскіх удач снэктака. Эпізадычная роля домработніцы Момі ў выкананні заслужанай артысткі БССР Е. Э. Міронавай унось у снэктак сөөвасабіва, вялікі прыемны каментар. Добра вядзе сваю невялікую, але драматычна пасучаную ролю мейстры Машанькі, заслужаная артыстка БССР І. І. Рэжакіна. Надзюна паказвае сабе ў ролі Ніны Аляксандраўны заслужаная артыстка БССР Р. Н. Камылявічава. Заслужаны артыст БССР Б. Ф. Быліч «востыноў» усе магчымае з ролі дошгара Туманскага. Стукнасць псавасалія філааскі гэтага вавэласа і шасаліка, яго адносінны да жанчыны Быліч перадае густымі мажамі, аднак зусім не шаржырае і не перасавьвае.

Воснь у снэктакі і другі азнавачыч перадае—сын Туманскага, вучань Віктара. Ён — апаагет «філааскі» бацькі. Для яго жыццё—абэ рая поштых асадо, абэ «просты і глупы жарт». Але вобраз Віктара і ў аўтара і ў снэктакі атрымаўся прыкрасым. Тэатр не алоўў хоць у фінальнай ступені выйці з становішча. Калі ў пачатку п'есы Віктар мае нейкі індывідуальны рысы, то ў канцы ён раствараецца і становіцца лішнім. Неарзумеда, як мог гэты юны пашык папасці на кватэру Акадэмава ў кампанію Машанькі, пасля таго, як вядомы яго бацькі і яго самаго былі асуджаны ў гэтага маральна баскакорнай сям'і. Або Віктар паспеў перарадзіцца? Аднак, калі гэта абдысцо, то абдысцо за кулісамі і глядач можа толькі згадывацца аб гэтым маладым перарадзілі.

Да ліку неадароў снэктака (і, вядома, п'есы) трэба аднесці і ўзаемааднесіны паміж штэмнікам—прыяцелямі Машанькі і Акадэмавым. Дронна, калі пры сустрачх са старым прафэсарам работы вядуць сябе па-папубрацку, дэюць што не пахлопаючы на плячу зячэнага вучэ пага.

П'еса «Машанька» пры ўсіх сваіх неадахнах звярнула на сябе ўвагу тэатра. І гэта не выпадкова. У ёй дастаткова матэрыялу для стварэння светлага, жываперадаснага снэктака. Актёрскі ансамбль 1-га Беларускага драматычнага тэатра і паставоўшчык снэктака К. Н. Санікаў даказалі гэта з усёй відавочнасцю.

**Г. ТАРАН.**

# ТВОРЧАЯ НАРАДА ПА ТЭАТРАЛЬНАЙ САМАДЭІЯНАСЦІ

ВІЛЕЙКА (Нар. Звядзі). У Дома народнай творчасці абдысцо першаа абдысцо творчары нарада па тэатральнай самадэіянасці. На нарадзе прысутнічалі кіраўнікі лепшых драматычных гуртоў і загадчыкі дамоў сокультуры. З дакладам аб выніках работы драмгуртоў выступіў дырэктар абласнога Дома народнай творчасці тав. Геліні.

Даказчы расказаў аб росквіце тэатраў у Гомелі.

Лепшыя вызваленага народа, адзначыў вялікі рост гуртоў тэатральнай самадэіянасці. У мінулым годзе пачыналася 33 драмгурткі, а цяпер іх ёсць ужо 159. У рабоце гэтых гуртоў прымаюць удзел 2.700 чалавек.

Даказав аб рабоце актара нал п'есай зрабіў кіраўнік дэярмака драмгуртка смаргонскага Дома сокультуры тав. Беркман.

# Удзельнікі Выстаўкі з Брэсцкай абласці

Маладыя калгасны за год свайі гаспадарчай дэіянасці дабіліся вялікіх поспехаў. 27 калгаснаў з 78 маюць па 3 жыццёлагадоўчыя фермы з пагадоўем, перавышваючы мінімум, устанавлены на 1942 год.

Рад калгаснаў атрымалі вышэйшы ўраджай зярнавых культур і бульбы, зьяя значна перавышылі ўраджай азнасавічых гаспадарак. Калгас імяні Маладэва, Брэсцкага раёна, з усёй плошчы пасеву ў 64 гектараў атрымаў азімага жыта на 16,23 цнт. з гектара, пшаніцы — на 23,76 цнт. бульбы — на 167 цнт. Калгас імяні Варашылава, Жабінскага раёна, атрымаў азімай пшаніцы на 18,7 цнт. з гектара, яравой пшаніцы — на 18 цнт.

Калгас «Набела», Высокаўскага раёна, мае 4 жыццёлагадоўчыя фермы. Маладэва-тэарыя ферма гэтага калгаса ўжывае-тавана на 250 прэп., свінагадоўчыца 100 прап., аўдагадоўчыца—на 100 прап. Для арганізацыі пшэмыніцы фермы вярховых коней калгасе бачыў 10 конемістак англійскай і арабскай парох. алнага жарабка чыстапороўнай арабскай парох.

Калгасе поўнасьцю абзясечены пагадоў жыццёчы прэабітнымі кармамі, і пасля стварэння ўсіх грамадскіх фондаў вынаў па прапозцыі на 4,5 кр. зярнавых, на 6 кр. бульбы і на 4 руб. і 50 кал. грашма. Самі калгаснікі Валдзіслава Валдзіска на выправавашыя прапалі атрымала 5.278 кр. зярна, 7.083 кр. бульбы і 5.278 руб. грашма. Самы калгаснік Іванна Філарэа атрымала 4.869 кр. зярнавых, 6.492 кр. бульбы і 4.869 рублёў грашма. Сянь былога баракса, зараз калгаснік сельскагаспадарчых імяні Варашылава, Жабінскага раёна, т. Базылю атрымала 125 пулоў хлеба, 245 пулоў бульбы і 200 пулоў фуража.

У многіх калгаснах разгарнулася вялікае будаўніцтва. Калгас імяні Станіна, Ружанскага раёна, у 1940 годзе пабудываў 2 канюшні, сөөтыт воль, сөөіарні, сөөіры, кушні, пасадзіў 2 гектары сагу, заландзілаў будаўніцтва ў гэтым годзе вялікага рымбага праца.


На развіццё Галоўвистаўкоў Усеаза-

най сельскагаспадарчай выстаўкі калгаснаў заходніх абласцей прапаліца права ўвазаву на выстаўкі ў 1941 годзе. Умовы для ўвазаву ў выстаўкі з'яўляюцца на пачатковыя гэты год.

Дэсяці калгаснаў, калгасных таварных форм, МТС і перадавоў сельскай гаспадары завялі аб сваім жадаіні ўдзельнічаць у выстаўцы. Ужо заперважаны кандыдатамі на выстаўку 28 калгаснаў, 60 перадавоў сельскай гаспадары і 4 МТФ. Сяром іх: калгасны імяні Варашылава, Брэсцкага раёна, «Набела», Высокаўскага раёна, імяні Станіна, Кобрынскага раёна, імяні Варашылава, Жабінскага раёна; маладэва-тэарыя ферма калгаса імяні Станіна, Жабінскага раёна, дзе за 7 месяцаў наладна ад кожнай фуражнай каровы на 1907 літраў малака і захавань урвэс маладняка.

У калгасе абласці зараз шырока разгорнута сацыялістычнае саборніцтва за хутэйшае праяжэненне воснявой сяўбы і за права ўвазаву ў выстаўку.

**І. ПЯХОТА.**



У калгасе Камарынскага раёна, Палескай абласці, ідзе дружная воснявая работа на палях. На здымку: 1) Ужоранне пад пасевы ў Філарэа і-а брыгады калгаса «Сэр» і маладэва-тэарыя сельскай. 2) Рушні трактара стыхаюць у трактарыст М. К. Чучыго, які выконвае нормы на 115—120 проц. За першыя пяцьдзеньку Фото І. Гала. (ВІЛТА).

# ЗНАТНЫЯ ГРАБАРЫ БЕЛАРУСІ

## Мікалай Смаглюк

Лупі былі пакотаны; зажныя жыта. Дыня па 2—3 прапалі зраблялі за дэю, а калгасніку Мікалай Андрэвічу Смаглюку не было чым пахваліцца. Зьярылася тав, што ў сям'і гарады Зярычкі Мікалай Андрэвіч пачаў перасяляцца з хутара ў калгаснае паселішча.

Працуючы жыццё, а потым закукуе... не будзе ў нас працаліць. На восні трэба было пакаваць, а там-бы і перасяліліся... гаварыла жонка, А Мікалай Андрэвіч спакойна габяваў сасновую палэўку.

— Закукуем, кажаць? — шытаў Мікалай. — Букаваны больш па сорцы, чым воеўнае зьяваненне ў глупы... Міх алоўдэй і бутлы жыць памалуць, — разважаў Мікалай, а думкі гаварылі другое: «Прэдадзіць сараўны малавата», і габік пачынаў больш павялі іці на шафэўны, выгалаючы лоўгія, шырока стужкі.

З поля былі звыены бабі жыта, на снелічых бабі расвалены ільня, калі Мікалай Андрэвіч, пачаўшы апапоноу жошчу ў палозе, прышоў у кантору па-травалвай работы.

— Яно, кашне, табе трэба зарабіць, але баявой работы няма пшэп,—сказаў старшыня калгаса Антон Пакуш і вярну памалуцьшы, каляў: — Вос, хіба, бадоў асупаш... Як ты, зятны на гату работу?

— А дэюць і пшэп, — сжазаў Антон Пакуш, омынуўшыся ў самы нізны. — Лопшы выгожаў ваю і не знайшч. Тав прэста і пшэп канал на той хмыжычох, да раі.

— А задалі ты мне вачыныч, Антон Пятровіч?—пашыкаў Смаглюк.

